

**Спіс элементаў нематэрыяльнай культурнай спадчыны, прынятых пад ахову на
Беларускай рэспубліканскай навукова-метадычнай радзе па пытаннях
гісторыка-культурнай спадчыны пры Міністэрстве культуры Рэспублікі
Беларусь**

Назва элемента	Месцазнаходжанне элемента
Брэсцкая вобласць	
Традыцыі ганчарнай вытворчасці з аўтэнтчнымі элементамі	в. Гарадная Столінскага раёна
Творчасць М.В. Тарасюка, увасобленая ў творах народнага дэкаратыўна-прыкладнага мастацтва (інсітная драўляная скульптура)	в. Стойлы Пружанскага раёна
Абрад «Намскі Вялікдзень»	в. Аброва Івацэвіцкага раёна
Традыцыйная тэхналогія ткацтва падвойных дываноў	в. Падбела Камянецкага раёна
Побытавы танец «Спораўская полька»	в. Спорава Бярозаўскага раёна
Вясновы абрадавы карагод «Стрылка»	в. Бездзеж Драгічынскага раёна
Віцебская вобласць	
Каляднае ігрышча «Жаніцьба Цярэшкі»	Лепельскі раён
Тэхналогія прыгатавання традыцыйнай стравы «Масляны баран»	в. Мацюкова Глыбоцкага раёна
Традыцыйная тэхналогія выпечкі жытняга хлеба	в. Дзеркаўшчына Глыбоцкага раёна
Традыцыя ажурнага ткацтва	Гарадоцкі раён
Масленічная абрадавая гульня «Пахаванне Дзеда»	Гарадоцкі раён Віцебскай вобласці
Абрад «Насіць намётку»	в. Папшычы Глыбоцкага раёна
Традыцыя вырабу валёнак	Міёрскі раён
Гродзенская вобласць	
«Котчынская кадрыля»	в. Котчына Мастоўскага раёна
Абрад «Юр'я»	в. Ахонава Дзятлаўскага раёна
Традыцыйная тэхналогія ткацтва падвойных дываноў	в. Гудзевічы Мастоўскага раёна
Простае двухнітовае ткацтва Ваўкавышчыны	Ваўкавыскі раён
Творчасць майстра па вырабу музычных інструментаў Мар'яна Скрамблевіча	аг. Адэльск Гродзенскага раёна
Творчасць майстра Алены Шунейка па вырабу габеленаў у тэхніках падвойнага і пераборнага аднабаковага	г. Гродна

ткацтва	
Традыцыя роспісу велікодных яек	г. п. Сапоцкін Гродзенскага раёна
Традыцыя вырэзвання з паперы (выцінанка-выбіванка)	Навагрудскі раён
Гомельская вобласць	
Абрад «Тураўскі карагод» на свята Юр'я	в. Пагост Жыткавіцкага раёна
Абрад «Ваджэнне і пахаванне стралы»	в. Казацкія Балсуны Веткаўскага раёна
Мясцовы песенны стыль выканання традыцыйных абрадавых і пазаабрадавых твораў	в. Казлы Ельскага раёна
Мясцовы песенны стыль выканання традыцыйных абрадавых і пазаабрадавых твораў аўтэнтычным фальклорным калектывам «Палескія напевы»	в. Новае Палессе Лельчыцкага раёна
Традыцыя пакланення каменным крыжам (Каменныя «дзевачкі»)	в. Данілевічы і в. Баравое Лельчыцкага раёна
Абрад «Провады русалкі»	в. Вялікі Бор Хойніцкага раёна Гомельскай вобласці
Спеўны стыль Тураўскага міжрэчча Прыпяці – Сцвігі	аг. Рычоў Жыткавіцкага раёна
Магілёўская вобласць	
Абрад «Вараварынская свеча»	в. Басценавічы Мсціслаўскага раёна
Мясцовы песенны стыль танцавальнай лакальнай традыцыі міжрэчча Сажа і Проні	в. Галавенчыцы Чавусскага раёна
Творчасць майстроў-шапавалаў, адметная майстэрскім валоданнем унікальнай і рэдкай тэхналогіяй валяльнай здабычы, увасобленай у вытворчасці валяных вырабаў з воўны	Дрыбінскі раён
Тэхналогіі вырабу ўнікальных беларускіх драўляных музычных інструментаў майстрамі Круглянскага раёна пад кіраўніцтвам Аляксандра Антонавіча Харкевіча	в. Ваўканосава Круглянскага раёна
Тэхналогія ганчарных вырабаў майстрамі Бабруйскага раёна	Бабруйскі раён
Песні традыцыйнага вясельнага абраду	в. Клін
Спеўная традыцыя выканання вясельных і хрэсьбінных песень	в. Паршына Горацкага раёна
Абрад «Бразгун» і яго складовы элемент: пачытанне іконы святых Пятра і Паўла	в. Наркі Чэрыкаўскага раёна
Традыцыйная тэхналогія пляцення лапцей	Дрыбінскі раён
Дзіцячы калядны абрад «Куры»	Клічаўскі раён
Традыцыя паломніцтва і пакланення «Блакітнай крыніцы»	Слаўгарадскі раён

Мінская вобласць	
Абрад «Калядныя цары»	в. Семежава Капыльскага раёна
Мясцовы песенны стыль выканання традыцыйных абрадавых і пазаабрадавых песень аўтэнтычнымі фальклорнымі гуртамі «Журавушка», «Глыбокія крыніцы», «Павалякі»	вв. Ямінск, Закальное, Обчын Любанскага раёна
Калядны абрад «Шчадрэц»	в. Рог Салігорскага раёна
Абрад «Цягнуць Каляду на дуба»	Мінская вобласць
Традыцыйная тэхналогія ткацтва (закладное ткацтва ручнікоў)	в. Семежава Капыльскага раёна
Традыцыя ткацтва паясоў	Валожынскі раён (а. г. Сакаўшчына і Ракаў)
Урачыстасць у гонар ушанавання абраза Маці Божай Будслаўскай (Будслаўскі фэст)	Мядзелскі раён
Традыцыі шанавання Святога каменя	в. Крамянец Лагойскага раёна
Выканальніцкае майстэрства ў жанры казкавай прозы Лідзіі Міхайлаўны Цыбульскай	в. Магільна Уздзенскага раёна

[тут](#)